

Год други.

Вильня 4 (17) мая 1907 г.

№ 17.

Цэна з персылкою и дастаукою да хаты: на 1 г.—  
3 р., на 6 мес.—  
1 р. 50 кап., на  
3 м.—7 к., на 1  
мес.—25 к. Без  
дастауко и персылки: на 1 г.—  
2 р. 40 к., на 6 м.—  
1 р. 20 к., на 3  
мес.—60 к., на 1  
мес.—20 к. За гра-  
ничу: на 1 г.—  
4 р., на 6 мес.—  
2 р., на 3 мес.—  
1 р. Перэмена  
адрэсу—20 кап.

Падпіска прынимаецца и прада-  
юцца атдзельныя: пумэры газэты  
1) У Кант., „Нашай Нивы“—  
Завальная ву-  
лица дом № 30,  
2) У Кни-  
гарні „Знанне“—  
Георгіескі про-  
спект дом № 14  
3) У Книгарні  
Літоускай М. Пя-  
сэцкай—Шляпа-  
лис, Домінікан-  
ская вулица дом  
№ 13.

# Наша Нива

Першая Беларуская Газэта з Рысункамі

Выходзіць раз у тыдзень рускими и польскими літэрамі.

Адрэс рэдакцыі и администрацыі: Вильня, Завальная вулица, дом № 30.

Абъяулення прынимаюцца на наследнай страницы па 20 кап. за лінейку малымі лігарамі. Рукапісы и корэспондэнцыі, прысланные у рэдакцыю, мусіць быць чытательна напісаны з праудзівкою фамільею и адрэсом таго, хто яе прысылае. Можна такжэ надпісаць прозвішчэ разом з фамільею, хто незахочэ, каб была надрукована праудзівкая фамілія.

Адрэс и фамілія толькі для ведама рэдакцыі.

Рэдакция и Кантора НАШАЕ НИВЫ пераменила кватэрну и памешчаецца на Заваль-  
най вулицы (рог Троцкай) дом № 30.

## РОДНАЙ СТАРОНЦЫ!

Ты нам раскинулась лесам, балотами,  
Выдмай песчаную, неураджайнаю,  
Маци зямлица, и умалотами  
Хлеба над мерку не даш звычайную.  
А сын твой, беднай адзет сермягаю,  
З лыка плецёные лапци абуўши,  
Едзе драбинами, ци калымагаю,  
Конем, што цягне, якбы заснуўши...  
Усё ў табе бедна. Часта заплачэ  
Мужык араты дзеля злой доли,  
Цяжка працуочы. Тон жэ аднача  
С табой разстацца ня ждзе николи.  
И непрыгладную хату с пажыткамі,

И поле скучое, выган без пашы  
Мы, апрануўшыся старымі сывіткамі,  
Любим и цэним—бо яны нашы.  
Дасьць Бог крывавым потам аратаму  
Здабрыць песчану зямлицу здарыцца,  
Жыць добра сътаму, хоць не багатаму,  
И дзели съвіта чарка нам зварыцца.  
Сонца навуки скрэзь хмари цёмныя  
Прагляне ясна над нашай ниваю,  
И будуць жыцы дзетки патомныя,  
Добраю долей—долей шчасливаю!...

Янка Лучына.

Вильня 4 (17) мая.

Сёлета на цэлым съвеци съяткавали, як и заўязгды, съята першаго мая, съята усяго працуочага народа. Ў гэты дзень съведомыя працоўнікі личаць свае силы, еднаюцца у адну працоўную грамаду и абдумываюць дарогу да лепшага жыцця, ясьнейшае доли.

Дарога гэта цяжкая—камяністая, але вядзе яна да супольнага шчасця, да жыцця, ў каторым ня будзе бедносьці поруч з багацт-


вам, здзеку и здзирства; кожны тады будзе съты и шчасливы, ня будзе ненависці и сварки.

Вось чаму съяткуюць гэтае съята. И мы шчыра жычым усяму працоўнаму народу, каб споўніліся яго съятые жаданні справедливасці и праўды. Мы моцна верым:

... процу силы

Прауда выйдзе, як з маты!...

# ГАСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА.



Заседанне 30 апрыля.

Яшчэ 3 апрыля Дума запытала министроў аб незаконным паступку Маскоўскага гэнэрал-губэрнатора Гэршэльмана. Справа была такая: ваенна-палевы суд прыгаварыў чатырох чалавекаў за забицце гарадавога на вечную катарту. Гэнэрал-губэрнатор не здаволіўся таким прыгаворам, скасаваў гэтае пастанаўленне суда, хаця ня меў на гэта ниякога права па закону, и назначыў новы суд, каторы прыгаварыў гэтых людзей да смертнай кары. Дума пыталася министроў, ци ведама им аб гэтым незаконным паступку Гэршэльмана и, кали ведама, то ци аддадаў яго пад суд. Першым на пытанне адказаў ваенны министэр Рэдигер. Іон сказаў, што аб паступку Гэршэльмана министры ведали, але ня лічаць яно незаконным, бо першы суд быў несправедливы. Дэпутат Маклакоў паказаў, што сам министэр, абараняючы Гэршэльмана, ўсё-таки мусиў прызнаць яго винаватым, бо ниякога суда Гэршэльман адменяць ня меў права, а тым болей ваенна-палевога; па министэрским законам

ваенна-палевых судоў адменяць ня мае права ніхто, ня гледзячы на тое, справедливе яны робяцца, ци не справедливе. Абарањали Гэршэльмана яшчэ прэдставицели ад министэрстваў—юстиции (справедливасці) Шчэгловітов і ўнутрэнных дзел—Макароў. Ничога новага яны не сказали, толькі падтрымывали мову ваеннага министра. Дэпутаты Кизевэттэр и Гэссэн зрэзали министроў на кожным слове и давяли, што паступак Гэршэльмана ёсьць нарушэнне закона и, значыць, праступленне, каторое павинно карацца судом. Дэпутат Маклаков паказаў, што министры, абараняючы Гэршэльмана, пярэчыли самы сабе и збивали адзін другога. „Вы заблутаўся, — гэтаک заўсягды бывае, кали абаранеца несправедливае дзело; „закончыў Маклакоў сваю мову. Нарэшце Дума пастанавила, што гэнэрал-губэрнатор Гэршэльман павинен быць адданы пад суд за тое, што, ня маючи ниякога права, адмениў пастанаўленне першага ваенна-палевога суда, прыгаварыўшаго чатырох чалавекаў да катарги, и аддаў их пад други ваенна-палевы суд, пасля чаго тых чатырох чалавекаў павесили.

## А б ж ы д о х .

На съвеци ўсюды ёсьць бедные и багаты, ўсюды багачы жывуць з працы бедната працоўнай. Тое самае робицца и ў нашым краю, и ў Расеи, толькі народу рабочаму нигдзе не жывеца таク дрэнна, як тут.

Чаму гэта робицца? Таму, што народ тутака вельми ешчэ цёмны. Прыйці і барапіці гэтакога парадку прыдумали шмат хітрых спосабоў, каб ашукаць народ ды забраць яго ў свае руки. Найчасцей стараюцца яны пасяець сварку памеж працоўнікамі, і, пакуль людзі рознае веры ды розных народнасцей грызуцца, багачы і „апекуны“ ўселяюць ўсё мацней наседаюць на шыю мужыку дый работнику.

Ўсе людзі — каталіки, праваслаўные, жыды — вераць ў Бога кожны па-своему. Кожны думae, што яго вера — найлепшая, и никому з таго беды нимашака; беда прыходзіць тады, кали да веры пачнуць мешац-

ца злыя людзі, што хочуць пасварыць усіх працоўнікоў.

Цяпер злыдни тые ўсё цкуюць хрысціяноў на жыдоў. Даводзяць яны, бытцам сам Бог кажэ биць жыдоў. Алеж гэта — чыстая брэхня. Хто чытаў Эвангелию, хто па праўдзі верыць у рэлігию хрысціянскую, той добра ведае, што гэта непраўда. Тож усім ведама, што Хрыстус навучаў найперш меж жыдами, з жыдоў пашли першыя хрысціяне, апостолы; а Матка Божая так сама была з жыдоўскага царскага роду. Дык як жэ мог Хрыстус вучыць жыдоў, каб били яны братоў сваіх? Хрыстус сам вучыў: „ня будзе ни грэка, ни жыда“ — значыць, усе людзі роўные, ўсе — браты, хаця яны іншай веры, іншае народнасці.

Таким парадкам, кали хто і цкую каталіка ци праваслаўнага на жыдоў павучае биць іх, кажучы, што таго трэбue вера яго, то, відаць, ён або сусім ня верыць,

або не знае рэлигии хрысцянскай ды ашучивае людзей.

„Пагромшчыки“ кажуць часта ешчэ и другое. Даводзяць яны, што жыды жывуць не з працы рук сваих, а з працы народу нашаго, ды з тae працы багацеюць. — Каб дазнацца, цi прауда гэта, цi брэхня, трэба, не слухаючы моваў розных чорнасоценцоў, самому аглядзеца кале сябе ды сваим разумом разобраць усё. Мужыки нашы самы маюць многа дзелуў з жыдамі, жывуць жыды у их пад бокам, вось мужыку и лягчэй як каму пазнаць прауду аб жыдох.

С чаго жывуць жыды — ведае кожны мужык. У нас, у Беларуси, вельми многа жыдоў займаецца ўселяким рэмеслом. Трэба напрыклад, мужыку пашыць апратку дзеля сьвята, цi боты купиць, або трэба каню падкову зрабіць, струмэнт яки паправиць—вось и ідзе ён да жыда-краўца, шэўца, кавала... Гэтаких рэмесленікоў найболей жыве па нашых мястечках. Працуюць жыды и па гарадох ў розных фабрыках: табачных, гильзовых, ткацких и іншых; ёсць і жыды чорнарабочыя—перавозяць ды носяць на карку сваим цяжкіе рэчы, тавары, спаўняюць уселякіе цяжкіе работы. Дык хто можэ казаць, бытцам гэтыя жыды-працоўнікі не жывуць з працы сваей? Цi праца краўца, што ад ранку да познай ночы сядзиць з іглой, згорбіўшысь над работай, цi праца носяльшчыка и фабрычнало работника — жыда горшай ды меней цяжкая, як праца мужыка або работника-хрысцьяніна? Не! Ни водзін справедлівы чалавек не скажэ таго, што

гавораць розные дармаеды ды крыўдзіцели ўсяго народу працоўнаго!

Апроч жыдоў-рэмесленікоў, чорнарабочых ды фабрычных работнікоў ёсць ў нашым kraju шмат жыдоў, што жывуць з гандлю. И гандляроў тых у нас надта ўжо многа—болей як трэба. Ды праз гэта самае им вельми дрэнна прыходзіцца: купляючы тавар, яны стараюцца перакупіць адзін у аднаго і падбываюць цэну, прадаючы той тавар, кожнаму купцу прыходзіцца цэну браць малую, каб толькі купіли у яго, а не у яго суседа. Вось і зарабляе ён так мала, што галадае. Аленичога ня зробиша жыць трэба, а нашы законы не даюць жыдом замацца якой-колечы іншай работай, апроч гандлю і рэмесла.

Ведама, праца гандляра саўсім ня тое, што праца работніка, або рэмесленіка, і прыйдзе час, кали народ працоўны, злучыўшысь у адно, зможэ абыйсьці без помачы гандляроў, купцоў. Толькі будзе гэта яшчэ не скора а, пакуль што, мужыку прыходзіцца свой тавар прадаваць, каб мець чым заплаціць падаткі ды купиць што трэба да гаспадаркі. И таму гандляр ешчэ патрэбен усім.

А ешчэ ведама, што кожны гандляр глядзіць за тым, каб як найболей зарабіць. И ўсё роўна для тых, хто мусиць купляць яки тавар, цi той купец католік, цi працваслаўны, цi жыд. Часта нават бывае так, што гандляр-жыд танней прадае тавары, як другі: ён хочэ як найбарджджэй збыць тавар з рук, хаця і за меншую цэну, ды, ўзяўшы грошы, пусціць их изноў на яки-

талистоў (багачоў) прасіць вады, бо яна кожнаму была вельми патрэбна.

А багачы на тое: „Якіе вы дурные! вы хачэце, каб мы дали вам вады, што мы назъбирали?! кали мы вам дамо вады, то хутка і мы будзем здыхаць без яе—так як вы ця перака. А кали вам ужо так хочэцца вады, то вось якую мы вам дамо раду: служыце у нас, а мы вам дамо вады“.

Ну, што ж аткажэ чалавек, што умирае ад смагі?—„Дайце нам вады, а мы і з жонкамі, і з дзеткамі будзем вам служыць“.

Як умовіліся, так і зрабіли.

Капіталисты былі людзі асьцярожные і, як на той час, на'т разумные. Яны раздзелили сваіх служкоў на кампани, каторымі камандавали капитаны, генэралы. Тыё ставілі адных чэрпаци ваду с крыніцы, других—насиць яе, а трэціх—шукаць новых крыніцаў. Усю ваду звязали і зливали у адну вялікую кадушку. Гэту кадушку капиталисты правзвали рынкам, затым што

## БЭЛЬЯМИ.

# Казка аб вадзе.

Перэлажыў на беларускую мову А. В.

Шмат гадоў таму была адна сухая станка, дзе людзям вельми цяжка жылося ад безводзя. Ад рана ды да ночы мучыліся тамака людзі, каб знайсьці ваду, але шмат людзей змарнела, а ніяк не могли яе дастаці. Алеж былі памежы тых людзей хітрэйшыя, і яны то дагадаліся знайсьці такие крыніцы, што справедливым людзям і ў галаву не прыходзило. Яны назъбирали ў запас шмат вады—іх і правзвали капиталистами (багачамі). Вось і выйшла, што ўсе справедлівые людзі ішли да гэтих капи-

небудзь интэрэс. Там, где жыдоў нима, — у Расеи, гандлем займаюцца праваслаўные купцы; але их там куды меней, цэны сабе не псуюць, и мужыкам прыходзицца плащиць за ўсё болей, як у нас.

Таким парадкам выходзиць, што и жыды не жывуць дарма: найбольшая часць их працуе па-своему — па фабрыках, ў рэмеслах, у гандлю, а кали праца гандляра и ня вельми цяжкая, то ўсёж таки яна патрэбна: без яе цяпер абыйсьціся яшчэ ня можна. Дый жыду больш никуды ходу нима.

Паглядзім цяпер, ци праўда, што жыды ўсе надта багатые?

Аб багацтви чалавека можна судзіць з того, як ён жыве. А як дрэнна жывуць нашы мястэчковые жыды, ведае добра кожны мужык. Праўда, ў кожным мястэчку ёсць кольки багатыроў, а ўсе другие жыды — рэмесленики, гандляры дробныя — тож такая бедната, што вельми часта жыве ешчэ горш за мужыка. Глянеш на их — ўсё людзі заморэнные, худы, бледны; ў хатах — щесната, хлам уселякі. Дык і зайдросыцца такога багацтва нима што... Па гарадох — ня лепей. Хто бываў кали у Вільні, Минску, Вітэбску, Магілёви, Гродні ў тых часціх гараду, гдзе жыве жыдоўская бедната, той знае сам, што жыццё гэтых бедакоў — праста каторга. Людзі сцискаюцца ды душацца ў цесноци, ў ўсіх каморках — норах, гдзе пад стрэхамі камениц ці у склепах. И ня гледзячы на тое, што жэбраваць у жыдоў — вялики сорам, ўсёж-таки пятая часць жыдоўской местовай бедната жыве за гроши, афірованыя добрыми людзьми.

Увесь народ — слуги капиталастаў туды прыходзили браць ваду.

А тады вось што стали гаварыць капиталисты народу:

„За кожнае вядро вады, што вы прынясце да кадушки, мы вам дамо грошик, а за кожнае вядро, што вы, ци вашы жонкі, ци дзёщи будуць браць з нашае кадушки, вы нам плащиць будзеце па два грошик; гэты лишни грошик, што мы будзем браць ад вас, гэта наш заработка, даход, бо без гэтага нам немаш рахунку рабіць вам ласку, и вам прыдзеца памираць без вады“.

Народ быў на вельми разумны, дык яму здалося, што гэта і справедліва.

Доўги час насили людзі ваду да кадушки, напаўняли яе, і за кожнае вядро, што народ браў с кадушки, капиталисты брали па два грошикі.

Шмат дзён прайшло гэтак, і кадушка напоўnilася вадою ўжо аж да верху, бо людзі даставали за кожнае вядро, да кадушки

тые „пагромшчыкі“, што цкуюць хрысціяноў на жыдоў, паказуюць народу на жыдоўских багачоў і за грэхі багачоў гэтых нападаюць на ўесь народ жыдоўски. Праўда, ў кожным горадзе ёсць кольки дзесяткоў разбагацеўших купцоў і фабрыкантоў, і яны циснуць ды крыўдзяць народ рабочы, жывуць з працы яго; толькі нима ведама, чаму за их мае цярпець жыдоўская бедната? Бедната з багачаминичога супольнага не мае; „сыты галоднага не разумее“, і жыдоўским багачом дзела нима да беды і гора працоўникоў: яны роўна циснуць і работнікоў хрысціяноў, і сваих — жыдоў.

Работники-жыды працуяць найболей па фабрыках жыдоўских. И пакутавали яны ешчэ горш, як работники-хрысціяне. Гадоў 10 таму назад рабіли яны па 12 гадзін ў дзень, а плаціли им так мала, што без ліку памірали яны ад сухоту ды іншых хвароб. А фабрыканты складали гатовыя гроши ў кишэні. Алеж жыдоўские работники скора зразумели, што чэкаць ласкі ад сваіх хадзяйноў — не варта, і пастанавіли самы палепшыць долю сваю. Пачали яны змаўляцца, злучацца ў моцные саюзы, памагаць адзін аднаму ў бедзе, ды супольными силами дабивацца ад фабрыкантоў большай платы за працу, каротшаго рабочаго дня. Яны рабіли забастоўкі і таким парадкам заваевали сабе куды лепшыя варунки працы, як были раней. — З гэтага маюць карысць не адны толькі жыдоўские работники. Разам з жыдамі па фабрыках працуяць хрысціяне. Жыды з імі зрабіли хаўрус и дружне зачали ваеваць процы жыдоўских

прынесенае, гэтолькі грошэй, што за іх можна было купіць як раз поў вядра. И цераз гэтую прычыну, што з кожнага вядра багачы мели лишку, заработка, і людзей было шмат, а капиталастаў было мала (— ну, а багач пьець вады гэтолькі, кольки кожны чалавек —), кадушка хутка напоўnilася, і вада пацякла цераз бераги.


Як капиталисты (багачы) гэта угледзели, дык яны сказали народу: „цих вы не бачыце, што вада льцецца цераз бераги? Ад пацяньце крыху і не насеце больш вады, пакуль яе яшчэ у кадушы доси.“

Ну, а як людзі перастали насиць ваду да бочки, то і капиталисты перастали им плащиць, і не было за што купляць ваду, бо скуч жэж ўзяці гроши, кали нима работы? Угледзели багачы, што нимаш им заработка, бо ніхто не купляе вады; заварушыліся яны і стали пасылаць пасланцу на ўсе дарогі крыжавыя, на вулицы, а пасланцы тые кричали: „Хто умирае ад смаги, хадзеце да нас купляць ваду, бо у нас яе

ды хрысцьянских багачоў-фабрыкантоў. И праўда: работники ўсіх народнасьцей ды розных рэлігій маюць адных ворагоў—адных крӯ́дзіцелёў, адна у их дарога...

И ўсёж-таки, як ни стараецца жыдоўская працоўная бедната палепшыць сваё жыццё, пры цяперашніх парадках жывеца ей дрэнна—так дрэнна, што гибелъ жыдоўскіх працоўнікоў што год мусіць выежджаць ў далёкіе, чужые краи, найболей у

Амэрыку. А кожны ведае, што „ад добрага жыцця не уцекаюць“. Дык і жыдом зайдросциць их багацтва — праста съмех. Народ жыдоўски, не личачы жмені багачоў, жыве, можэ, ешчэ горш, як наш мужык і работнік. И наша бедната працоўная павінна не „граміць“ жыдоўскіх бедакоў-работнікоў, а разам з имі дабывацца лепшаго жыцця, долі, свабоды.... **Б.**



## У „вуздным“ горадзе у Англії.

1).

(Перароблено з листоў з Англіі Дионэю).

Апишу вам, як выглядае глухі вуздны горад у Англіі—Шафтсбэры. У Расеі вузд — гэта, значыць, горад, гдзе жывець рожнае начальства, ёсць рожныя канцыляры, ў каторых пишуць уселякіе паперы ды гоняць их ва ўсе стороны, па валасьцёх; а изноў людзи шлюць туды прашэння, просяць то аб тым, то аб другім. Ни водзін чалавек у Расеі ня можэ ўсё жыццё свае абысьціся без начальства, што-б ён ни рабіў; и кожны год начальства робіцца ўсё болей ды болей, а народу горш ды горш жыці....

Кали напаў я у Шафтсбэры, у Англіи, дык праста зьдзивіўся: начальства тутака саўсім и не відаць. Глаўны начальнік у горадзе — гэта выбарны гарадзкі галава, па англіцку — мэр; ён разам і прадседацель гарадзкага савету, і магістрат—мира-

вы судзья. Мэру ня трэба знацца ни з якім начальствам над сабою: яго выбирайе ўесь горад, і ад гораду толькі ён і залежыць, бо у Англіи кожнае графства (як наш вузд), кожны горад мае поўнае самаўправленне. Сам лорд-наместнік (як-бы наш губэрнатар) і навэт глаўны миністэр ня маюць ніякой власці над гарадзкім саветам, што запраўляе ўсемі сваими справамі.

Шафтсбэры — гарадок маленьki, але чысьценльki, як цацка. Хаця там жыве народу крыху болей, як дзіве тысячи, ўсёж такі ўсе вулицы брукаваныя, ў вечар запаліваюцца газовыя фанары; ўсюды праведзена вада. Навокол не відаць ни воднае фабрыкі: тутака ўсе жывуць цi так, цi сяк, а толькі з зямлі. Каля гораду виднеюцца ўсё фэрамы—фольварковыя гаспадаркі.

многа!...“ А памежы сябе багачы гаварыли: „Кепскіе прыйшли часы, самому трэба напрашывацца са сваім таварам“.

Але людзи атказали багачом: „Як жэ мы можем купляць у вас ваду, кали вы нас на работу не прымаецце? У нас німа иншаго заробку, и мы не маєм грошэй. Бярыце нас на работу, и мы з ахвотаю купляцім у вас ваду: тож мы умираем ад смагі. И для вас гэта будзе карыстна, бо ня трэба пасылаць пасланцоў“.

На гэта атказали багачы: „На што нам наймаць вас насыць ваду, кали кадушка и так поўная? Перш трэба распрадаць ваду, и, як кадушка апарожніцца, мы вас изноў наймем на работу“.

З гэтага ўсяго выйшла так, што багачы перастали плаціць, а народ перастаў купляць ваду. Тады людзи пачали гаварыць памежы сябе: „гэта ўжо не іначэй, як прыйшло банкруцтва“.

Людзи умирали ад смагі, бо гэта были ўжо ня тыя часы, як то старонка належала

да ўсіх. Каб жэ прымусіць кожнага купляць ваду у багачоў, тые захапіли ў свае руки ўсе студні, крыніцы, саджаўкі, рэки, адным словам—усё, так што ніхто ня мог спадзевацца дастаць вады іншым спосабам, як не з кадушки.

Тады пачали нарэкаць людзі на капіталаўштадзі, багачоў: „Гляньце, казали яны, ў кадушцы вада цераз берагі льецца, а мы умираем ад смагі! Давайце нам вады, бо цiк гэта мы будзем умираць без яе?!“

Але багачы сказали: „Не, вада наша, и мы яе дамо толькі за гроши“. И гэтае свае заяўленне яны умацавали прысягаю: „Гэта мусіць быць!“

Усёж такі багачы былі вельми нерадыяе таму, што не мели болей даходу, бо народ перастаў купляць ваду; и багачы пачали гутарыць памежы сябе: „Выходзіць так, што наш жэ даход скасаваў наш даход? Пойдзем да захароў, мо яны разгадаюць нам гэтую загадку“.

(Далей будзе).

Дый жыве народ циха и спакойна. Англик праз усё жыццё не спатыкаецца ни з яким „начальствам“. Іосць тут тольки рэгістратар, значыць, таки „клэрк“—пісар, каторы записывае, хто радзіўся, хто ажаніўся, хто памёр. Рэгістратар сядзиць у сваёй кватэры на крэсьли за сталом; не видаць тут ні гарадавых, ні мундзироў, ні партрэтав, — німа ніяких пісъмавадзіцелёў, ні старажоў. Ніхто на цябе ня зыкне: „куды лезеш!“

Як родзіцца дзицё, бацька яго ідзе да рэгістратара и гаворыць, што у яго нарадзіўся сын або дачка. Рэгістратар запішэ у книгу—вось и ўсё! Ня трэба ніяких мэтрык, паспортав. Не пытаюцца у айца, якой ён веры, нации, мужык ці дваранин? Да гэтага гасударству дзела німа, бо ўсе там маюць роўныя права. Бацьки могуць хрысьциць дзицё на каталіка, лютэранина, жыда, могуць і саўсим не хрысьциць—іх воля.

Ізноў, хочуць людзі жаницца. Идуць яны да рэгістратара, бяруць аднаго съведку, и у книгу записываецца, што яны пабралися. Ніяких „бумаг“ и тут ня трэба. Маладые могуць пасъля, кали захочуць, ўзяць яшчэ шлюб у съвязчэнника, але гэта их дзела.

У гарадзи ёсць вось якіе чыноўники: землемер, ён ж разам і санітарны інспэктар, значыць, наглядае за чыстым і здаро-

вым устроіствам гораду, каб харчы прадавались здаровыя, каб чыста было на вулицах і дварох і т. д.; а ешчэ ёсць гарадзкі доктар і казначэй.


Але праўда! забыўся я аб паліцыі!

„Участак“ паліцэйски знайходзіцца у невялічкім пекным домку—ня можна нават і пазнаць, што гэта вучастак. Ўсей паліцыі ёсць трох „бобби“ (гарадавыя) і „інспэктар паліцыі“ (прыстаў). Як зайдоў я ў вучастак, дык адзін „бобби“ хадзіў па вулицах, другі чысьціў свае боты—видаваць, выбирайцца на варту, а трэці спаў, бо яму трэба было вартаваць у ночы. Пры паліцыі — трох „халодных“; гэта акуратныя пакойчыки, где стаяць ложка з чыстаю пасъцелью для арыштантоў. Але арыштантоў не было, бо у Англіи паліцыя не так скора арыштуе людзей; калик каго і арыштуюць, то не пазней як праз 24 гадзіны мусіць прадставіць да судзьи, і той пастанаўляе, ци выпусьціць арыштанта, ци трymаць далей да суда.

„Інспэктар“ і „бобби“ не маюць другога начальства над сабою апроч гарадзкага галавы—мэра. И тутэйшые людзі маюць паліцэйскіх за сваіх верных слуг, каторыя шчыра ахраняюць жыццё і ўсё дабро англіцкіх грамадзян. Ніяких хабароў англіцкая паліцыя не бярэ: гэтай моды німа!

Спакойна жывуць людзі у Англіі!

Максім.



## З Беларуси и Литвы.

(ад нашых корэспондэнтоў).

**З Гродзенскай, Віленскай, Минскай губ.** пишуть, што ўсюды людзі пачынаюць галадаць. У Вілейскім павеци мужыкі кідаюць па мно-гіх вёсках свае хаты, гдзе німа чаго есці. Шмат народу выежджае ў Сыбір, папрадаваўшы ўсю худобу. З адной Мстижкай воласьці Минск. губ. паехала ў Сыбір 75 сямей — яны сядзели на арэндзе у памешчыкоў. Едзе шмат хто з барысоўскага, бабруйскага, рэчыцкага павету. Тым часам ў Сыбіры рэки яшчэ не пусцілі—лёд стаіць, а да многих месцоў можна даехаць толькі рэкамі. Дзеяла таго, што і з усяе Расеі народ голы прэць у Сыбір, усе вузлавыя станции набіты пераселенцами. Кватэр для іх пры станциях нехват, і мужыкі з бабамі ды дзецьмі жывуць пад голым небам. Дзеці хвараюць. Намаўляюць людзей, каб ўстрымаліся да восени, але як яны прадали ўсё дабро свае, то да хаты німа што ехаць — некуды дзеяцца. — Праз Чэлябинск ад 15 да 21 апрыля праехала ў Сыбір 2 тысячи 860 сямей (усаго каля 17 тысячоў душ), а апроч гэтага 6 тысячаў 700 хадакоў.

У Вілейскім пав. жыто мало гдзе ўзышло. Будзе неураджай.

**З Бабруйскага павету.** Цяжка у нас жывецца. Леташні год быў саўсим галодны; людзі ад восени купляюць хлеб, а шмат дзе нехват было, каб пасеяць. Тым часам цяпер мука простая жытняя каштую 1 руб. 20 кап. за пуд, дыў ўсё так падаражэла, што людзі недаедаюць, бядуючы, адкуль дастаць гроши, каб хаця з голаду не памерці! — Земскія на напы просьбы памагчы нам кажуць, што тутака голаду німа, што толькі ў Расеі людзі галадаюць. Відаць чэкаюць, каб і у нас, як там, павымирали ад голаду цэлые вёскі, а ўжо тады признаюць, што і нам помач патрэбна!.. А тут і весна спазнилася, людзі доўга ні ехали ў поле; озиміна саўсим прапала, поле чорнае, як бы николи ня сеяли. Што з усяго гэтага будзе, ня ведаем. Нешчасная доля мужыка-беларуса! — Паны — і тыя згалели, хочуць прадаць свае землі праз банк, але што ж — билеты „крэсцьянскага банка“, каторыми за зямлю плацяць паном, надта станнели за іх мала грошэй даюць. За тое вельми многа мужыкоў едзе ў Сыбір, на ўсіх станциях народ цисьненца. Есць шмат і таких, што были ў Сыбіры па году і больш, ды вярнуліся. Вось яны кажуць, што і там жыць ня добра. Хаця зямелька

ня дрэнная, але ж паралку нима ниякога: чыноўники, кажуць, толькі глядзяць, як сарваць рубля, дый таму лепшы кавалак зямли даюць, хто им „падзякуе“. Нима и тут справедливасць.

### Паулюк Бусел.

**Логойск,** Борысоўскага вуезда. Перад Вялікднем у нас змянili земскага начальніка за тое, што ён адказаўся даць праднисанне па валасцёх свайго вучастка, каб тые выписвали на валасные гроши чорнасценную газэту „Минское Слово“.

**Гайна,** Борысоўскага вуезда. На Юр'я, ў вечар, ў нашу цэркву залез злодзей, забраў там 38 с палавинаю рублём і шукаў болей. Гэтым часам ішли з вечарницаў хлоццы і, угледзеўши ў цэркви агонь, паклікали папа і стоража, каторы быў моцна напиўшыся. Злодзей стаў спускацца на вяроўцы з званицы. Поп закрычаў, каб ў яго стрэляці; злодзей, спалохаўшыся, звалиўся. Тагды стали яго біць і саўсім скалечыли, перабіўши спіну і выварнуўши ногу.

**Я. Гаравік.**

**Мінск.** Два тыдні таму назад пачалася ту́така забастоўка вучнёў і чэляднікоў у варштатах, гдзе робяцца гадзіннікі. Забастоўчыкі паставіли 16 трэбованнёў: працаўцаў 9 гадзін ў дзень, ды каб абедаць пушчали их на  $1\frac{1}{2}$  г. і сънедаць—на поў гадзіны; у пяток канчаць работу ў лета а 5 гадзіні, ў зиму—а 3; завясьцы „миравыя камэрсы“, каторые маюць разбираць ўсе справы ды сварки памеж хадзянінамі і их работнікамі і т. д. Гаспадары меншых варштатоў адразу прыстали на ўсё гэта, але багатшые, што маюць вялікіе варштаты, доўга не згаджалися споўніць жадання чэляднікоў. Толькі цяпер і яны мусіли уступіць, і чэляднікі дабіліся ўсяго, чаго дамагаліся. Забастоўку вела Беларуская Соціялістычная Грамада. **П.**

**Мінск.** 25 апрыля ў тутэйшай турме зарэзали арэштантана Бенткоўскага і турэмнага надзирацеля Буткевіча. Вось што нам пишуть аў гэтым з турмы:

„Бенткоўскаго недаўно арыштавали на вуліцы разам з яго таварышам за тое, што яны належэли да партыі анархистоў. Той таварыш (Фэлікс), як яго брали, стрэляў у палицэйскіх, дык яго параніли і палажыли ў турэмную больницу, а Бенткоўскага пасадзіли ў турме у асобную камэру і пилнавали, каб никто з памеж других арыштованых яму мог з ім бачыцца. Ўсёж такі некаторые палицэйчыны патрапілі сказаць яму колькі слоў, але ж ён не хацеў з імі саўсім гаварыць і прасіць, каб яго не чапали. Яго і пакинули.—Праз колькі дзён пасыль арэшту Бенткоўскага пачала паліцыя ўсё цягнаць ды цагаць у турму анархистоў ды ня толькі у Мінску, а и па других гарадох. Тады пайшли слухі, што выдаў іх усіх той Бенткоўскі. А ешчэ даведаліся арыштованыя, бытцам Бенткоўскі прасіць, каб да яго прыехаў начальнік „ахраннага аддзелення“ з Пецербурга, і яму ён пакажэ на ўсіх анархистоў, якіх знае; за гэта яго мусіць пусціць на свабоду. И праўда, 25 апрыля той начальнік прыехаў, прызываў да сябе Бенткоўскаго

и Фэлікса і знимаў дапрос. Фэлікс не хацеў назваць гаварыць з ім, яго павялі назад у турму, а Бенткоўски нешта вельми доўга даваў свае паказанні—аж да 3 гадзіны. Ў той жэ дзень а 5 гадзіні колькі арыштованых напали на надзирацеля што пилнаваў Бенткоўскага, забили яго нажамі, а пасыль выламали дзвіверы ад камэр Бенткоўскага і забили яго так сама. — Даведаўшысъ аб гэтым, начальніства і судзебные власціцы кинулися шукаць винаватых, але ж не маглі знайсці. Арэштованыя баяліся, што начальніства наложыць „штраф“ на ўсю турму; тады винаватыя самы прызналіся. Их было троє: анархисты Стак и Фомін і дысцыплинарэц з Бабруйска Соловьев. Кажуць яны, што споўніли сваю павиннасць.

„У турме зрабілы обыск: трасьли так, як ніколі не бывало. Ўсёды пастаўлены на варцы салдаты.“

**Філіп.** **Беларускі тэатр у Вільні,** што быў назначены на 5 мая, будзе пазней.

## Аб усём па троху.

**Бітва з бандытам.** Тыгодні ў трэцім квартале Славінку пад Люблінам на аднаго бандыту Лісу прышлося вывадзіць гурт сапёраў ды троі роты пешаго войска. Спактаўшы пагоню з палиціци і казакоў, Ліс варваўся ў кузньню, казаў каўалю ды ўсёй сям'і пакинуць хату, выкинуў працакно малое дзіця гаспадара, ды чэкае. Палиція вайшла ў кузньню ды палицмэйстэр зачаў яго на маўляць, каб паддаўся. Той давай стрэляць ды забіў двух стражнікоў. Тады заклікали войско, аблажыли им кузньню. Сем стрэлаў дали салдаты і на кожны стрэл бандыта атказываў стрэлам з рэволвера. Тады прывезли гарматы. Паставіли их на згорку ды стрэляли, за малым не збурыли ўсю кузньню. Адчыняюць вакно, аж Ліс изноў сыплець кули. Адышлося войско ды адкрыло агонь з ружаў. Циха стала. Падходзіць, аж Ліс, хоць ляжыць дык ўсё парываецца стрэляць з рэволвера. Тады яго ўзяли. Іон ранены адной куляй пад пахву ды асколкам ад стрэлу гарматаў у голаву, але сам сябе яшчэ зриніў з рэволвера ў шыю. Пры ём знайшли яшчэ сотку патроноў. Адвезыли Ліса ў Люблін, где ён почай таго ж дня памёр. Прад тым, як зрабіўся бандытам, належаў да Польскай Партиі Соціялістычнай. Два годы таму яшчэ падбіваў войско да буйту.

„**Як расходуюцца у Расеі народныя гроши**“ (з кнігі проф. Озерова). У кнігіце сваёй проф. Озеров найперш пишэ аў гасударственным банку. Банкоўскія (народныя) гроши браў кожны, хто толькі хацеў. Даваліся гроши ў „вечную пазычку“ ўсім, напрыклад: пэрсицкаму учотна-ссуднаму банку, праўленню прыватных жалезніх дарог, неякаму пану Палізэну, Ленскай золатарамышлен-

най суполцы, невскаму механическаму заводу, суполцы таварных складоў, сербскаму и чорнагорскому правицельствам, сербскому каралю Милану, Полякову, Алчэвскому, брянскай суполцы и нават гасьцинницы „Россія“ ў Москве. Адным словам, давалися пазычки таким панам, суполкам и „предпрывациям“, каторым прыватны банк не павершыў бы нават и зломанага гроша.

Пакажем гэта прымерами. Выдаюць Пализэну на падтрымание яго падпернёў 4 мильёны рублёў, а той на сваих фабрыках мае страты што-году 2—3 мильёны рублёў, и гасударственыній банк, не уважаючы на гэта, дае ўсё новые и новые пазычки. Дайшло да таго, што Пализену выдали пад Ижорскую фабрыку 800 тысячачаў рублёў, а тая яго фабрыка даўно перад гэтым згарэла... Ленскай золата-прамышленнай суполцы да канца 1902 году было назначана больш, як дзесяць мильёноў рублёў, хача ўсе добра ведали, што гэта суполка ня надта моцная. Нима можнасьци прывесьци ўсе цыфры, каб паказаць, кольки каму выдаваў банк грошай ў „вечную пазычку“. Даволи сказаць, што у адзін 1902 год ён выдаў такім парадкам каля 30 мильёноў рублёў.

На Васточна - Китайскую дарогу было страчена 375 мильёноў рублёў, але як гэтые гроши там трацили, ніведама, бо не было ніякога кантроля. На будоўлю горада Даўняго, таго самаго, што цяпер адваевали японцы, было змарнована двадцать адзін мильён восемсот тысячачаў рублёў. Будавали там і дарогу, і горады, ня робячы ніяких рабункоў. Шмат расписак бытцам ад китайских работнікоў аб палучэнні грошай написана саўсім не китайскими літарамі, а так неякими значкамі. На іншых дакумэнтах адмечаетца, кольки зрасходована, і стаць таякая прыпіска: „гэта, пэўне, расход на дарогу“. На якую дарогу, каму — нима ведама....

Падрады на жалезных дарогах аддаюцца казною за непамерна вялікую цэну, так што падрадчык перадае потым работу драбнейшым з заработкаў ў 40—60 працэнтоў, а то і болей. Примерам: падрадчык бярэ падрад за 1000 руб. і аддае ад сябе другому за 500 руб. Значыць, ён без ўсякага страху і ризыки зарабляе 500 рублёў, ды други мусиць што-колечы зарабіць. Начальнікам дарог даюць непамерне вялікую пэнсію: 30—35 тысячачаў рублёў на год. За рэльсы і іншыя рэчы министэрства плаціць куды большіе цэны, як трэба.—А то было такое здарэнне. Пракладали раз цераз землю неякага памешчыка жалезнную дарогу і мусили ўзяць у яго пад дарогу кольки дзесяцін зямлі. Памешчык прасіў заплатыць яму па 200 рублёў за дзесячину, але адзіночная камісія не па-

слухала і... заплатыла яму па 1200 рублёў за дзесячину.

Профэсor Озеров для цыкавасьци прыводыць рабунки з адным панам падрадчыкам M. Ад 1895 году да 1898 им было споўнена заказоў на 6 мильёноў 750 тысячачаў руб., а заплатыли яму 9 мильёноў 988 тысячачаў руб., значыць, яму пераплатыли лишних трох мильёнаў 238 тысячачаў рублёў. Ўсяки, хто толькі не ленаваўся, садзіў свае руки да казённае скрынкі і — як кажэ Озеров — „выцягаў з тае скрынкі, кольки хацеў... Дзесятки мильёноў рублёў“...

І ў яки бок ни павернешся, ўсюды наткнешся або на никчёмную трату грошай, або на простае абкраданне....

(„Рада“ и „Віт. Гол.“).

## З усіх старон.

На Вяликі дзень многіе дэпутаты паехали с Пецербурга да хаты. Двух з іх **арыштавали** за тое, што яны хадзілі пазнаёміць мужыкоў с тым, што робицца ў Думе: адзін з іх — дэпутат **Туперко**, Падольскай губэрні, і другі — дэпутат **Ржэхіні**, Саратоўскай губэрні.

(Товар.).

**Пецербург.** Миністэрства „Унутрэных Дзел“ мае ведамосьци, што **забастоўкі** сельскіх работнікоў с кожным днём растуць; цяпер идуць забастоўкі у Орлоўскай губ., ў Чэрнігоўскай, Курскай, Екатеринослаўскай. Трэбование рабочых гэтакіе: працаўцаў 12 гадзін ў дзень; павяличыць плату, акуратне плаціць гроши; каб добрэ абходзілісь.

(Тов.).

**Эривань** (на Кавказе). Армянскіе мужыкі начали рабіць мужыцкіе саюзы. Саюзы патрэбны дзеля таго, каб лягчай было правадзіць забастоўкі і прымусам дабицца ад памешчыкоў большай платы.

(Тавар.).

У **Саратоўскай** губэрні мужыкі ад голаду начали жывіцца жалудамі і лебядою. Зъявіліся рожныя хваробы. З Тетюшскага вуезда пишуць страшэнныя весьцы: там кругом мруць дзэци, ня могучы прывыкнуць ні да жалудоў, ні да лебяды.

(Ізвѣст.).

В **Уфімскай** губэрні мала не ўся скаціна дохне, бо німа ўжо ня толькі сена, але і саломы. Дзэци і там мруць ад голаду. У баброўскім і баўгучарскім вуездах шмат людзей памирае ад голаднай съмерцы.—Ня меншы голад пануе і ў Пензенскай і Сімбірскай губэрніях.

(Ізвѣст.).

Прыциснуты голадам мужыкі **Тульскай** губэрні напали на станцыю Лазарэво, разбіли склады і забрали на падводах авёс.—Ва **Владимірской** губ. не спакойна. Ужо началися „зямельныя“ безпарадкі. У Меленкоўскім вуездзе стражники „разгульвали“ па весках, разбіваючы мужыкоў, ўсё роўна, як дзікары ў заваёванным панстве.

(Ізв.).

У **Разанскаі** губ. ў некаторых месцох гарашы памешчыцкіе маёнткі. Паны ўцікаюць і кідаюць без догляду сваё дабро.

(„Ст. Почта“).

Рэдактор - Выдаўца А. Ўласоў.

Друкарня М. Кухты, Дворцовая, д. № 4.